

## Правілы аказання паслугі «Безліміт на суткі»

1. Паслуга «Безліміт на суткі» дазваляе Абаненту пры дапамозе прылады з падтрымкай GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA, HSPA +, LTE, падключанай да сеткі СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы» (далей - МТС), атрымаць бесправадны доступ у сетку Інтэрнэт у зоне радыёпакрыцця сеткі МТС і (або) адзінай сеткі LTE з падтрымкай адпаведнай тэхналогіі, і без дадатковых утрыманняў, акрамя кошту паслугі, карыстацца на працягу сутак у неабмежаваным аб'ёме мабільным інтэрнэт-трафікам, за выключэннем інтэрнэт-трафіка на рэсурсы, за бесправадны і мабільны доступ да якіх вызначана асобная тарыфікацыя.

2. Паслуга «Безліміт на суткі» даступная фізічным, юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам (далей - Абаненты) - Абанентам усіх тарыфных планаў сотавай рухомай электрасувязі МТС, за выключэннем тарыфных планаў «Дзіцячы», «Гасцявы», «Гасцявы 7», «Гасцявы 30», «Безліміцішча», «Абсалют», «Тэлематыка» і Абанентаў з падключанай паслугай «Безліміцішча +».

3. Паслуга «Безліміт на суткі» даецца на наступных умовах:

3.1 Аб'ём трафіка, які Абанент можа выкарыстоўваць у рамках паслугі, неабмежаваны;

3.2 З моманту падключэння і да сканчэння каляндарных сутак (па 23:59:59) або да адключэння паслугі (калі паслуга адключаная да сканчэння каляндарных сутак) Абанент можа выкарыстаць неабмежаваны аб'ём уваходнага і выходнага трафіка на максімальна даступнай хуткасці перадачы даных;

4. Пры наяўнасці паслугі «Безліміт на суткі», а таксама пры наяўнасці інтэрнэт-трафіка, уключанага ў мінімальную абавязковую плату за трафік / абаненцкую плату ў рамках «МТС-бонус», які даецца ў рамках іншых паслуг, акцый пры набыцці абаненцкага абсталявання і іншых маркетынгавых акцый, апісаны вышэй інтэрнэт-трафік не выдаткоўваецца.

5. Паслуга «Безліміт на суткі» і паслугі «Пікнік», «Карпаратыўны безлімітны інтэрнэт», «БІТ», «СуперБІТ», «Безліміт VIP», «МініБІТ», «СмартБІТ», «Безліміт 2.0», «Безліміт», «Інтэрнэт для дому», «Інтэрнэт- раўзінг на суткі», «Інтэрнэт-браўзінг на месяц», «Безліміт на сацсеткі», «Безліміт на месенджары» з'яўляюцца ўзаемавыключальнымі і сумесна давацца не могуць. Падчас падключэння адной з іх падключаная раней паслуга адключаецца аўтаматычна.

6. Доступ у Інтэрнэт у роўмінгу не ўваходзіць у функцыянал паслугі «Безліміт на суткі», таму пры знаходжанні Абанента ў роўмінгу тарыфікацыя ўваходнага / выходнага інтэрнэт-трафіка ажыццяўляецца шляхам спаганання тарыфу на паслугу «GPRS (1 MB)» (за перададзены / атрыманы трафік ) або ў адпаведнасці з іншымі падключанымі паслугамі для доступу ў Інтэрнэт у роўмінгу ў адпаведнасці з прэйскурантам тарыфаў на паслугі міжнароднага роўмінгу.

7. Тарыфікацыя паслугі «Безліміт на суткі» ажыццяўляецца ў адпаведнасці з зацверджаным у МТС Прэйскурантам тарыфаў на паслугі сувязі і дзеючым Палажэннем аб сістэме зніжак. Тарыф на паслугу «Безліміт на суткі» спаганяецца з Абанента ў поўным аб'ёме ў момант падключэння паслугі.

8. Па сканчэнні каляндарных сутак, калі Абанент не адключыў паслугу «Безліміт на суткі», яна аўтаматычна працягваецца, кошт паслугі спісваецца ў момант прадаўжэння ў поўным аб'ёме. У выпадку, калі Абанент на момант прадаўжэння знаходзіцца ў

блакіроўцы (частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўцы «Страта SIM-карты») на працягу поўных каляндарных сутак (з 00:00:00 па 23:59:59) тарыф на паслугу «Безліміт на суткі» не спаганяецца. Кошт паслугі (акрамя кошту паслугі за ўсе поўныя суткі, на працягу якіх Абанент знаходзіўся ў блакіроўцы) спішацца ў поўным аб'ёме ў момант выхаду Абанента з блакіроўкі. У выпадку, калі Абанент знаходзіцца ў блакіроўцы, інтэрнэт-трафік да выхаду з блакіроўкі не даецца незалежна ад аплаты кошту паслугі.

9. Падключэнне паслугі «Безліміт на суткі» даступнае толькі пры ўмове дастатковасці сродкаў на асабовым рахунку Абанента для спісання кошту паслугі. У выпадку, калі ў Абанента крэдытны метадаў разлікаў, падключэнне паслугі даступнае, толькі калі не будзе перавышаная мяжа крэдытнага ліміту.

10. Падключыць паслугу «Безліміт на суткі» можна адным з наступных спосабаў:

10.1 пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту \*746#;

10.2 звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Салон сувязі МТС або Гандлёвыя аб'екты камерцыйных прадстаўнікоў МТС.

10.3 пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка, праграмы «Мой МТС».

11. Адключыць паслугу «Безліміт на суткі» можна адным з наступных спосабаў:

11.1 пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту \*746\*0#;

11.2 звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Салон сувязі МТС або Гандлёвыя аб'екты камерцыйных прадстаўнікоў МТС;

11.3 пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка, праграмы «Мой МТС».

12. Пасля падключэння / адключэння паслугі Абаненту аўтаматычна будзе выслана SMS-паведамленне з пацверджаннем падключэння / адключэння паслугі.

13. У выпадку адключэння паслугі да сканчэння перыяду дзеяння паслугі (да 23:59:59), кошт паслугі за час, які застаўся да сканчэння гэтага перыяду, не вяртаецца, безлімітны доступ у Інтэрнэт з моманту адключэння паслугі не даецца, доступ у Інтэрнэт пачынае тарыфікавацца згодна з умовамі тарыфнага плана абанента або іншых падключаных паслуг.

Падключаючы паслугу «Безліміт на суткі», Абанент тым самым пацвярджае сваё азнаямленне і згоду з гэтымі Правіламі.